

Савецкая Беларусь

Орган Цэнтральнага Выканайчага Намітту Саветаў БССР.

8-мы год выдання.

Вопыт 72-х дзён.

Першы вонты пралетарскай дыметатуры, які 56 год таму назад зрабілі парыскія камунары, ніколі не выйдзе з памяці працоўных усего свету.

Парыскія Камуны пражыла ўсяго 72 дні. Іна так хутка пала таму, што пралетарскі Парыж не падтрымала ні сялянства, ні іншых гарадаў Францыі. Кіраўнікі Камуны зрабілі шэршнікі буйных памылак. Захапіўшы ўладу, парыскія пралетары не падумалі аб звышчынны сваіх класавых ворагаў—прыхільніка манархіі—генералаў, міністраў, якія дали ўдачы ім. Гіні не пашлі на Венсанль і не разбілі яго. Камуна з'яўлялася багаццю нацыянальнага банду, у якім былі вялізныя сродкі буржуазіі. Камфіскаваўшыся гатыя багацці, Парыскія Камуны трymala б- потым у руках ўсё гандлёвае і фабрычна-заводскае жыццё краіны, якое знаходзілася ў заляжнасці ад банку. Вялізная памылка была ў зынчынны сталай арміі. Камуна прызначавала толькі ўзвроены народ і не ставіла сталай арміі.

Галоўнае-ж складалася ў недахватнай сведомасці парыскіх мас, у адсутнасці ясной праграмы, у тым, што на было можна згуртаваць партыі, падобна нашай большавіцкай, якая была-б шчыльна звязана з парыскімі рабочымі і кіравала-б ўсёй барацьбой.

На практицы пашай Каstryчнікавай рэвалюцыі мы асабліва добра бачым слабыя балі Парыскія Камуны. Мы перамаглі таму, што ўзялі пад увагу яе ўрокі і не паўтарылі яе памылак.

Парыскія Камуны была раздышала. Але распачата ёю справа не маты загінуць. Камуна назаёды зарадзіла ў сэрцы пралетарыяту ўсяго съвету думку аб поўным разрываволеніі і вызваленіі ад капіталізму. Кроў парыскіх камунараў на была праліта дармана.

Рабочыя і сяляне Расеі, якія ўзмілі ўладу ў Каstryчніку 1917 году, прадоўжылі справу Камуны і восі чаму мы—і з імі рабочыя ўсяго съвету так паважаем гэты дзень 18 сакавіка 1871 году. Справа Камуны для нас бессмертная. Іна ніколі не вынікне з старонак гісторыі чалавечтва.

Пакуль існуе клісавая грамада, будзе жыць власавая барацьба. Толькі пралетарыят СССР вызваліўся з пут капіталізму. Сусветны пралетарыят яшчэ зараз стогне пад уцікам абшарніку і капіталістаў.

У дзень 18 сакавіка—дзень Парыскай Камуны—дзень пралетарскай дапамогі братам стогнутым у турмах капіталу мы успамінаем тыя тысячи беларусаў, якія ў барацьбе за сацыяльнае і нацыянальнае вызваленіе апынуліся за кратамі польскага фашызму, тых рэвалюцыйных рабочых і сялян Заходній Беларусі, якія ў барацьбе за сваю і сусветную камуну, церпін зদзекі разъюшанай белагвардзейшчыны.

На Далёкім Усходзе ў Кітай разгортаеца вялізная барацьба вялікага кітайскага народу супроты аўяднаных сусветных драпежнікаў. З вялікай напружанасцю мы сачым за ўсім ходам кітайскіх падзеяў. Мы ўпавенены ў тым, што ў барацьбе з імпрыялістамі кітайская развалюція застасцца пераможцам.

Пралетарыят Польшчы, Заходній Беларусі, Англіі і іншых краёў таксама наўківае свае сілы для длю сваіх Камун, сваіго Каstryчніка.

Чырвоны сцяг, які будзе падняты ў Шанхай, Пекіне і Мукдене, будзе сымбалам разгрому капіталізму, будзе заклікам да сусветнага пралетарскага паўстання.

Пакуль што задача пралетарыяту СССР у дзень Парыскай Камуны з'яўляецца дапамагаць барацьбітом за рэвалюцыю, павялічваць шэрагі МОПР'у, на справе паказаць сусветнаму пралетарыяту, што ў барацьбе за сваё вызваленіе яны не ў адзіноце.

Калі была прыдышана Парыскай Камуне, нейкі правадыр реакцыі казаў: «З сацыялізмам кончана і надоўга». Каstryчнікавая рэвалюцыя, рэвалюцыйны пажар, які ўзвес час висецаца на съвету, даў належны адказ на гэтыя слова:

Недалёкі час, як мы зможем сказаць: з капіталізмам і буржуазіяй кончана; не надоўга, але на звусці.

Уесь флот на рэчцы Янцзы далучыўся да нацыянальных войск. Агульны наступ нацыянальных войск на Шанхай. Забастоўка на Шанхай-Нанкінскай чыгунцы не заціхае.

Кантонцы падыходзяць да Шанхая.

ШАНХАЙ, 16-Ш. Учора пачаўся агульны наступ нацыянальных войск на Шанхай.

Галоўная атака вядзеная ў раёне Іши-Чанчжуо (правіцца Аньхой). Ішын ужо заняты нацыянальнымі войскамі, якія наступаюць даўней на Чанчжуо. Вялікія бойкі ідуць у раёне Вуцзян-Шіньван (на поўдні ад Сучжоу).

Сталовіща ў Нанкінскім раёне таксама вельмі сур'ёзныя. Некалькі цягнікоў з пасыпаемі ў Шанхай шандунскімі войскамі, іншою варочаюцца ў Нанкін. Таксама пасланы з Шанхая ў Нанкін брыгада шандунцаў. У Шанхай застасцца толькі 3 брыгады і на фартах Вузуна (порт Шанхая) адна.

Нацыянальнае войска наляя Сучжуо.

НЬЮ-ЁРК, 16-Ш. Водлуг чутак, нацыянальныя войскі занялі Пэнпу і адキンуле войскі Чжан-Цзун-Чана да Сучжуо.

Нацыянальнае войска абыходзіць Нанкін з тылу.

ШАНХАЙ, 17-Ш. Бойкі ў раёне Нанкіну і ў правіцца Аньхой развязваюцца з посыпехам для нацыянальнага войска, якое зараз заходзіцца за 32 кіламетры ад Нанкіну.

Ходзяць упартыя чуткі аб заняціі нацыянальным войском Нанкіну (на Цзян-Цзіл-Шукоўскай чыгунцы ў паўночнай частцы празінцы Аньхой, за 120 кіламетраў на паўночны заход ад Нанкіну).

Пераход кітайскага флоту на бок нацыянальнага ўраду.

Мілітарысты страцілі магчымасць пасылкі войск у Шанхай.

ШАНХАЙ, 16-Ш. Галоўнамандуючы кітайскім флотам адмірал Лі-Шу-Чан, пад непасрэдна камандою якога знаходзіцца кітайская эскадра, што стаіць у Шанхай-Вузуцкім раёне, агаласіў абежную тэлеграму, дзе заяўліле аб сваім разрыве з пекінскім урадам і аб далучэнні да нацыянальна-рэвалюцыйнае арміі.

Пяцікорыцы сцяг зьніят; замест яго на вайсковых суднах узяты сцяг Гамідану.

Эскадра, якай знаходзіцца пад непасрэдным камандаваннем Ян-Шу-Чана, складаецца з 15-ці баявых адзінак, пераважна дробных канаперак і невялікіх крейсераў. Усе гэтыя вайсковыя судны пакінулі Шанхай і размісціліся каля Вузуна (порт, які знаходзіцца при злучэнні рэчак Ванпину, дзе пабудован Шанхай, з Янцзыцзянам за 10 кіламетраў ад Шанхая),

каб на даны шандунцы магчымасці выклікаць у Шанхай паўночны флот, вядомы пад назваючыя сярод кітайскага народу. Але ўесь Кітай стаіць за тое, каб быў зроблены новыя угаворы.

Закрануўшы чачынені з Англіяй, Кітай скажаў: «У сучасны момант ідуць перамовы з ангельскім пасланыкам на кантроле збройных Англійскіх прафсаюзаў. Ужо дасягнута згода аб назначэнні аб'яднанасці камісіі па пытанні аб звяршэнні.

На пытанні, ці атрыманы якія-небудзь угаворы, што ўрад у Ханькоў прызначае падзяліцца на звяршэнні, што якіх вядзе перамовы Пекін, Вэлінгтон Кітадзінану: «Некаторыя дзяржавы не жадаюць адміністрація ад усіх нароўных угавораў з Кітаем і частка спасылаюцца на недаход адзінства сірода кітайскага народу. Але ўесь Кітай стаіць за тое, каб быў зроблены новы угавор».

Закрануўшы чачынені з Англіяй, Кітай скажаў: «У сучасны момант ідуць перамовы з ангельскім пасланыкам на кантроле збройных Англійскіх прафсаюзаў. Ужо дасягнута згода аб назначэнні аб'яднанасці камісіі па пытанні аб звяршэнні.

На пытанні, ці атрыманы якія-небудзь угаворы, што ўрад у Ханькоў прызначае падзяліцца на звяршэнні, што якіх вядзе перамовы Пекін, Вэлінгтон Кітадзінану: «Мы на зносімся з іншымі групоўкамі у Кітаем, але ўрад увянуе, што ў пытанні аб новых угавоах з чужаземнымі дзяржавамі ўсе групоўкі прытымліваюцца аднаго і таго-ж пункту гледжання».

Польша рыхтуе захоп Літвы.

Англа-польская дагаворансць аб лівійдаціі літоўскай распублікі.

РЭВЕЛЬ, 15-III. Ковенскія палітычныя калы маюць пэўную даныню, што ў Женеве палікі атрымалі згоду Англіі на актыўныя дзеянія проці літоўскай распублікі.

Польша падаць Літве ўльтыматум патрабаваныя заключыць мір на падставе вядомых польскіх праноў.

У выпадку адмовы, палікі, згодна ўгавору з Англіяй, пашлюць войскі для захопу Коўні.

Англія гвалтам цягне Літву ў супроцьсавецина кола.

ВЕНА, 13-Ш. З Женевы паведамляюць, што ў метах паскорання стварэння антысавецкага фронту ангельская дыпламатыя распішы ўжымеру і «нейтралізація» Літву пры дапамозе польскага нажыму.

Лічачы немагчымым у сучасны момант канчаткова падпрадкаўаць Літву антысавецкай палітыцы Польшчы, ангельцы дагаварыліся з палікі, што Польшча сваім выступленнем прымусіць Літву парваць літоўска-савецкі угавор ўзаемным ненападе.

Калі была прыдышана Парыскай Камуне, нейкі правадыр реакцыі казаў: «З сацыялізмам кончана і надоўга». Каstrychніkавая рэвалюцыя, рэвалюцыйны пажар, які ўзвес час висецаца на съвету, даў належны адказ на гэтыя слова:

Недалёкі час, як мы зможем сказаць: з капіталізмам і буржуазіяй кончана; не надоўга, але на звусці.

ПАДПІСНАЯ ПЛАТА:

На 1 месяц	70 к.
3	5 р.
6	4 р.
1 год	7 р.
Змена адресы	— 10 к.

За радок конпарлі пасля тэксту — 70 к.

За радок конпарлі пасядок тэксту 1 р. — 5 к.

За радок конпарлі перад тэкстам 1 р. 50 к.

Сынешніца — на 50 проц. дарожкі.

Змена тарыфу бірэца 10 проц. налогу.

ПЛАТА ЗА АБВЕСТИ:

За радок конпарлі пасля тэксту — 50 к.

За радок конпарлі пасядок тэксту 1 р. — 5 к.

За радок конпарлі перад тэкстам 1 р. 50 к.

Сынешніца — на 50 проц. дарожкі.

Змена тарыфу бірэца 10 проц. налогу.

ПЛАТА ЗА ПУБЛІКАЦІІ:

За 1 дакумэнт кожны дадатковы 15 к.

Бесправнаў, і чырвонаармейцы 15 к.

За дакумэнт 5 к.

Публікацыя ЗАГС-у — 3 руб.

Адрас рэдакцыі — Менск, рог Ленінскай і Карда

Маркса (2-і дом Саветаў). Тэл. рэдакцыі № 478—

Тэл. рэдактара № 769.— Тэл. канторы № 244.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЕТА.

№ 63 (1955) Пятніца, 18-га сакавіка

72 дні Парыскай Камуны.

САНАВІК.

18-га. Паустакье ў Парыжы. ЦК Национальной Гвардии заўвадаў Парыжам. Урад Т'ера ўцякае ў Варсаву.

19. ЦК Национальной Гвардии выпушчале сваю першую прыказчыну, у якой гарантава грамадзянам безапаснасць і закінчале ёх з правядзеніем камунальных выбараў. Амністыя па палітычных спраўах.

20. Аглошанне статуту раслібіканскай федэральнай нацыянальнай Гвардии.

21. Мэры Парыжу і 35 буржуазных газет зачынілі байкаванне выбараў.

22. На Вандомскім плязу разагнана контраправітанская маніфестацыя «Саюзу прыяцељаў народу».

23. Мэры Парыжу, каб прынаймчы, на свой бок Национальную Гвардию, аблічылі вильчыніц пасынку ўсім нацыянальным гвардзейцам, мэры якіх знаходзіліся ўладамі ЦК.

24. ЦК хваліў выдачу белому жыхарству дапамогу ў 1 мільён франкаў, адклады тэрмін выплаты за пасынчынай зіквары, адклады тэрмін выплаты на камерцыйных вексалёх.

25. Дасягнута згоды між мэрамі і ЦК аб назначэнні выбараў на 26-га сакавіка.

26. Выбary ў Камуну. Агульны лік абраных—86 чалавек.

27. Национальны збор у Варсаве абвішчае выбараў неправамымі.

28. ЦК перадае свою ўладу Камуне. Першое пасаджэнне Камуны.

29. Дэкрэт аб скасаванні рэакціі набору, аб адклады тэрмін ўносу кватернай платы, аб арганізаціі дэлесіў міністэрстваў.

30. Зашлерджаны выбараў ў Камуну венгерца Франкеля, з прычынам таго, што «съязг Камуны ёсьць сусветнай раслубікі».

31. Наставчынне па пасадзе на пошту рабочага Тайса, які ў 48 гадзін наладзіў працу пошты.

КРАСАВІК.

1. З прычынам выхаду ў адстайку 16 сяброў Камуны—т'еристаў, дадатковыя выбараў назначаны на 5-га красавіка.

2. Пачатак вясенных дасынчын між Парыжам і Варсавам. Парыскай Камуна ўхваліла ўсінаўціца дэяціць грамадзянам, якія памерлі за Камуну.

3. Национальная Гвардия робіла выплаку праців варсальцаў і першіц наўдачу. Флоранс і Дуваль трошчылі ў палон. Растрэл Флоранса. Дэкрэт аб прынаймчыні дэлажніці сяброў варсальцаў і юнкеру, якія ўзялі ў бойкавыя відзялінні.

4. Пракламацыя Камуны да парыскага народу па-конт барбарату варсальцаў. Растрэл Дувалі.

5. Дэкрэт аб заложніках, на падставе якога «кожна пакаранльна съмерць вайсковага падонлага, або прыхільніка законнага Ураду Парыскай Камуны зараз ж выкідае пакаранльна съмерць патройнага ліку заложніку».

6. Федэральны Камуну да парыскага народу паконці барбарату варсальцаў. Растрэл Дувалі.

7. Дэкрэт аб абавязковай службе ў ўзроўні ад 18 да 40 гадоў.

8. Дэкрэт аб пэнсіі параненам у бойцы пры абароне Камуны.

9. Пастаўка аб адчыненіні падпіскі на пабудову помніку Флоранса. Першая бамбардироўка Парыжу варсальцаў.

10. Дэкрэт аб пэнсіі грамадзян, забітых пры абароне народных правоў.

11. Дэкрэт аб арганізацыі вясенных судоў і дысцыплінарных саветаў з мэтай ўзыняць дысцыпіні ў Национальной Гвардії.

12. Дэкрэт аб зруйнаванні Вандомскага каўчына, як барбаратска манументу, сымбалу грубай сілы і ложнай славы, апялісті мілітарызму».

13. Пастаўка аб ганілі муком і зборжам, у якіх пад гэтым тавары даеша дармовае памятчанне і тавары не падлягаюць рэакціям.

14. Пастаўка Камуны аб тым, што пра кожны

арыент павінна быць паведамлена дэлегату на міністэрству юстыцы, а вобыскі не могуць учыняцца без дазволу адпаведнага ўлады.

15. Пастаўка вайсковага міністэрства аб тым, што саветы легіёнаў вісылаюць дэлегату да ўладу ў варсальцаў.

16. Давыдзеў ў Камуну. Дэкрэт аб пакінутых савім гаспадарамі майстэрнях, у якіх майстэрні павінны быць пушчаны ў ход сіламі «Кланэральны асацыяцыі» занятых у іх рабочых.

Арганізацыя вясенрага трыбуналу.

17. Дэкрэт аб забороне барбарату. Першое пасаджэнне вясенрага трыбуналу.

18. Зачыненне чатырох рэакційных газет. Атака варсальцаў на Альберту.

19. Дэкларация Камуны «Аб характэры, сэнсе і мене тачанасці рэвалюцыі».

20. Заборона начнай працы ў булачных.

21. Зымена ў складзе Выканавчай Камісіі. Спраба варсальцаў пераправіцца ў Кітім праз Сану.

22. Арганізацыя «Лебінаваўчата журы» на палітычных спраўах.

23. Дэкрэт аб перайменаванні судовых прыставоў і натарыусаў у муніципальных чыноўнікаў.

24. Пастаўка аб барацьбе з сабажкамі чыноўнікаў.

25. Дэкрэт аб рэакціі незалітых кватор і перадачы іх пад загад жыхароў бамбардируемых кварталаў. Загад Т'ера аб загриманні ўсіх харчовых груп, якія накіроўваюцца ў Парыж.

26. Арганізацыя вайсковага бура для рэакцііўнай зборы і для барацьбы з дэзэртыстамі.

27. Дэкрэт аб забороне штрафаў і вылікаў з заробкі.

28. Дэкрэт аб забороне начнай працы ў булачных наўбывае моц з 3-га мая.

29. Маніфестацыя франк-масонаў узіміе свае сіліягі на барыкадах.

30. Загад аб арыенту вайсковага дэлегата Клюзэра, нисур-зінальца і нядайнальца якога выкідалі падзеньне форту Ісі.

МАЙ.

1. Ухваленіе арганізаціі Камітэта Грамадзкай Беларусі. «Камісія Працы і Абмену» робіла пасаджэнну ўсіх наўбояў зіквітаванімі касы.

2. Россель забарацце асобам каманднага складу мец зносіны ў ворагам і агадаўшы справаўдадачы, якія могуць вывізіць вайсковыя ресурсы Камуны.

3. Рабочыя кукурскіх майстэрняў па рамонту зборы падады ў Камуну стагут арабочымі кантроі.

4. Пастаўка аб скасаванні палітычных і прафесійных прыслы.

5. Зачыненне 7 рэакційных газет.

6. Дэкрэт аб беваладзінім зворце з ламбарду рэчай, закладзеных на суму не больш 20 франкаў.

7. Ультыматум Вісмарка Т'ера аб адаванні варсальскай арміі за Луару ў тым, каб прускіе войска магло дэйнічаль пры Парыжу.

8. Пастаўка Камуны аб тым, што не хлеb. Падзеньне форту Ісі.

9. У скрытным пасяджэнні Камуна ўхваліла расчынаніе падзядлінных перавыбараў Камітэту Грамадзкага Выратаванія.

10. Адчыненне бура по адшуканью працы пекарамі на мэрты III акругі (першая біржа працы). Пастаўка дэлегацыі XI акругі аб барацьбе з прафесійнай.

11. Дэкрэт аб канфіскациі маёмасці Т'ера і зруйнаванія яго дома.

12. Дэкрэт аб арганізацыі грамадзянскага трыбуналу Камуны. Загад аб вынідцы з школы рэчай культуры.

13. Дэкрэт аб абавязковым мінімуме заработка.

14. Арганізацыя першай жаночай роты. А 2-й гадзіні дню варсальцаў занятіе форту Бані.

15. Дэкрэт аб тым, што кожны грамадзянін павінен мец праце пасядвоччынне або яго асобе. Мэта гэтага дэкрэту—вызвіці тайніх агентаў Т'ера. Адзові Камуны да вязіх гарадоў Францыі з заклікам пададычнікамі Парыжу.

16. Уграчылася нізінніца Вандомскага каўчына. У газетах аглошаны маніфест 22 сяброў мешчаніцы Камуны, якія заўважылі аўтам саўмі выхадзе ў Камуну.

17. Камуну патрабуе неадкладна ажыцціўленіе дэкрэту 5 красавіка аб заложніках. Пры выдаты дэламогі жонкам наўчыніцамі гвардзейцамі незакон-

Найвялікшай ў сівеце турма. Вязні за кратамі. «Вязні на волі». Калёнільная Афрыка і цэнтр Эўропы.

Беларускія вядомыя ангельскія пісьменнікі.

Цэнтральны камітэт міжнароднае арганізацыі дапамогі барацьбітам рэвалюціі пастаўяў, у свой час лічыцца 18-е сакавіка—дзень аўгустаўскай Камуны—дзень дапамогі палітычных вязнів, што пакінутыць і гіпнусу ў турмах і вастрогах розных капіталістичных дзяржав.

Працоўныя масы БССР павінны ў гэты дзень, у першую чаргу, успомніць палітычных вязнів фашысцкай Польшчы, на першое пасаду таго, што пасяджаны наўбояў і падзядлінныя вязні ў польскіх турмах, у парыжскай Камуне—дзень дапамогі палітычных вязнів, што пакінутыць і гіпнусу ў турмах і вастрогах розных капіталістичных дзяржав.

Працоўныя масы БССР павінны ў гэты дзень, у першую чаргу, успомніць палітычных вязні фашысцкай Польшчы, на першое пасаду таго, што пасяджаны наўбояў і падзядлінныя вязні ў польскіх турмах і вастрогах розных капіталістичных дзяржав.

Шмат тысячны мужчын і жанчын гіе, па польскіх турмах за палітычныя працаўнікі. Пасяджаны наўбояў і падзядлінныя вязні ў польскіх турмах—шмат тысячны мужчын і жанчын гіе, па польскіх турмах за палітычныя працаўнікі. Пасяджаны наўбояў і падзядлінныя вязні ў польскіх турмах—шмат тысячны мужчын і жанчын гіе, па польскіх турмах за палітычныя працаўнікі.

Шмат тысячны мужчын і жанчын гіе, па польскіх турмах за палітычныя працаўнікі. Пасяджаны наўбояў і падзядлінныя вязні ў польскіх турмах—шмат тысячны мужчын і жанчын гіе, па польскіх турмах за палітычныя працаўнікі.

Шмат тысячны мужчын і жанчын гіе, па польскіх турмах за палітычныя працаўнікі. Пасяджаны наўбояў і падзядлінныя вязні ў польскіх турмах—шмат тысячны мужчын і жанчын гіе, па польскіх турмах за палітычныя працаўнікі.

Шмат тысячны мужчын і жанчын гіе, па польскіх турмах за палітычныя працаўнікі. Пасяджаны наўбояў і падзядлінныя вязні ў польскіх турмах—шмат тысячны мужчын і жанчын гіе, па польскіх турмах за палітычныя працаўнікі.

Шмат тысячны мужчын і жанчын гіе, па польскіх турмах за палітычныя працаўнікі. Пасяджаны наўбояў і падзядлінныя вязні ў польскіх турмах—шмат тысячны мужчын і жанчын гіе, па польскіх турмах за палітычныя працаўнікі.

Шмат тысячны мужчын і жанчын гіе, па польскіх турмах за палітычныя працаўнікі. Пасяджаны наўбояў і падзядлінныя вязні ў польскіх турмах—шмат тысячны мужчын і жанчын гіе, па польскіх турмах за палітычныя працаўнікі.

Шмат тысячны мужчын і жанчын гіе, па польскіх турмах за палітычныя працаўнікі. Пасяджаны наўбояў і падзядлінныя вязні ў польскіх турмах—шмат тысячны мужчын і жанчын гіе, па польскіх турмах за палітычныя працаўнікі.

ПЕРАВЫБАРЫ ГАРСАВЕТАУ.

Аб начагары Анісімаве.

(Нова-Барысау).

Ціха і п'яна на вуліцы. Калас са страхай. Апранушыся ў чистую сіяточную адзежу, ходзячы вакол Люкс (рабочага тэатру) рабочыя заводу «Камінтэрн».

З вясёлым настроем, з усмешкай на твары сустракае рабочы адзін другога.

— Сёнянка, братка, двойнае сіята, — съмлючыся кака адзін рабочы другому.

— Першы — 10 год, як сінупі Мікалай, другое — выбары гарсавету.

Ранім стала пуста на вуліцы, як нічога не было. То зайши ўсе ў памішканье клубу.

Ціха у залі. Слухаюць з увагай наказ. Усяго сабадася 325 час, альбо калі 80 проц.

— «Малайцы камінтэрнауцы, не паддакамі», — чую голас ззаду.

10 хвілін — і прачтылі ўесь наказ новаму гарсавету, прапануму агрегатам камітэтам парты. Галасум: «хто за тое, каб наказ прынесь за асноўну» — кожа прадстаўнік па выбарах. Аднагалосна прымецаца. — Дабаўлены ёсьць?

— Ёсьць — я, я, я!

— Палепшыць санітарнае стаковішча гораду.

Вымасціць вуліцы, дзе рабочым хадзіць трэба, і адрамантаваць тратуары.

— Патанініць билеты ў тэатры, а то рабочым нематчымі па 60-90 кап. за билет плаціць — настайвае моладзь.

— Набудаваць школу ў рабочым раёне, — кожа нехта, — а то дзецим далёка хадзіць. Калі-ператы — на Пагост. Треба, каб електрычнасць да двух гадзін съвет давала, а то п'ёна хадзіць, асьвятніці кожны рабочы дом. Адрамантаваць старую і набудаваць новую баню. Асушыць балоты і набудаваць сталоукую калія заводу «Бамінтэрн» — раздаецца ў ўсіх бакоў. Жужажь нібы рой чтол.

Усе зъявіліся на сход.

(Мазыр).

За некалькі дзён да перавыбару ў гарсавет, на групкі камунальнікаў склікау нараду прафактыву для агаварэння кандыдатур на мечаных парычайкай у гарсавет. Нарада, у якой удзельнічала больш 20 чалавек, агаварэнішы гэтым кандыдатурам, цалкам з імі агаварвалася.

На перавыбарчым сходзе з 240 выбарчыкаў зъявілася 222 чалавекі, рошта не зъявілася з прычыны хваробы, камандыроўкі і інш.

Ніколі камунальнікі ні на якіх сходах так акуратна не прыходзілі, як на перавыбарчы; больш 15 чалавек выказалася па наказу, да наў КП(б)Б, 1 канд. КП(б)Б, 1 камсамолка і скора дадалі 20 новых пунктаў. Палепшыць

X. Саф'ян.

Перавыбары падыходзяць к канцу.

(Барыск).

На сёньнешні дзень прышлі перавыбарчы сходы на 37 вучастках, амаль па ўсіх прафсаюзных арганізаціях.

З 6.114 чалавек, якія павінны быті прысутнічы на сходах, зъявілася 4.392, што складае 73 проц. У параўнанні з леташнім годам, павалічылі — амаль у два разы. Вынікі выбараў членоў і кандыдатаў у гарсавет нестадні: в абрачных 70 членоў — мужчын 62, жанчын — 8. Членоў і кандыдатаў КПБ — 51, членоў КСМ — 1 і беспартыйных 18. З абрачных кандыдатаў, членоў і кандыдатаў КПБ — 12, КСМ — 3 і беспартыйных — 26.

Гэтыя лічбы гаворціць аб вялізным росьце да падыходзяць к канцу.

Наколькі была праведзена падрыхтоўка да перавыбару, сведчыць той факт, што з ўсіх працу ў галіне гаспадарчага і культурнага будынкіх сходаў не адбыўся толькі адзін, з даўніцтва гораду.

Сходы паказалі, што гарсавет карыстаецца выбарчыкаў (дробныя ўстановы сав. і ганд.).

Наогул, перавыбары па прафактывах ўстановах прышлі при надзвычайнай арганізаціі і запіцілі на сходах рабочых мас. Актыўнасць выбарчыкаў складалася на толькі з того, што на некаторых сходах зъявілася 100, 90, 80 проц. (у сядзібін усюды 73 проц.), але яна таксама выказалася у ажыццівым і практичным дзеючым агаварэнінамі дзейнасці гарсавету і наказу, запрапанованага гарадзкім камітэтам парты. Дзесяткі выступленіяў на кожным сходзе, сотні практичных дадаткаў да наказу — вось характар сходаў.

Треба сказаць, што ўсе дадаткі да наказу сапраўды зъявіліся патрабовымі ў жыцці горада і павінны быць вырашаны вонім, треба адзначыць слабае ўзягненіе ў гарсавет жанчын.

Наколькі была праведзена падрыхтоўка да перавыбару, сведчыць той факт, што з ўсіх працу ў галіне гаспадарчага і культурнага будынкіх сходаў не адбыўся толькі адзін, з даўніцтва гораду.

Сходы паказалі, што гарсавет карыстаецца выбарчыкаў (дробныя ўстановы сав. і ганд.).

Актыўнасць чырвонаармейцаў на выбарах.

Калі ў перавыбарчай кампаніі па рабочых арганізаціях мы адзначаем дасягненіі, дык гэтага сказаць адносна сходаў сарадаў утрымальнікаў і неарганізованага насельніцтва. Як відаць, адпаведнымі нізівымі партыі і прафесіянальнымі арганізаціямі задаваўся поспехамі перавыбару па прафактывах і забыліся аб задачах прызначэння да актыўнага ўдзелу ўтрыманцаў і рэшты прафоўных. Гэта адчувалася ў першы дзень перавыбару, калі быті сарваны сходы сарадаў утрыманцаў у 10 вучастках і неарганізованага насельніцтва ў 9 вучастках з прычыны ніякіх ўсеі патрабовай колькасці выбарчыкаў, а там, дзе адбыліся сходы, лік прысутных тым самым, што гэтыя меры дадзіць становучыя вынікі.

Выбары ў часцічках Чырвонай арміі праходзяць ажыцьленыя працы актыўных узведзеній і сарадаў утрыманцаў, а там, дзе адбыліся сходы, лік прысутных тым самым, што гэтыя меры дадзіць становучыя вынікі.

Даўнічы гэтага, прышліся перанесці выбары па другі раз, а там, дзе яўка была не-

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЬ ЦЁ.

Парторганы і рэжым эканоміі.

Нідаўна ЦК КП(б)Б прынімае пастанову аб дапамагаць ячайкам у растлумачэнні пытанняў на сілянскіх сходах аб палепшанні працы калі-ператы, сельсаветаў і асабліва савхозаў.

Апроч гэтых дырэктыў, пастанова ў дамейшай працы па рэжыму эканоміі падвергліцае неабходнасць узміненія працы ў рабочымі сіленкамі і сценкірамі і большай увагі рэжымамі розных арганізацій.

Ні адна з абліследаваных ЦКК ячейк на сіленках нарадаў сценкірам, на ставіла перад імі пытанні як аб іх працы, наогул, так і аб узягненіі іх у працу па рэжыму эканоміі, асьвятлены фактаў безгаспадарчасці і дасягненіяў на працівствах; ячайкі таксама наставілі пытанні ўсім, што гэтыя рэжымамі ў сіленкамі рэагавалі на заметкі.

Да гэтага часу рэвізійная камісія існуючыя у большасці, як фармальныя арганізацыі, а іншыя — кантрольныя ячайкі ў арганізаціях і установах і могуць шмат чым дапамагаць у ажыцьленіі рэжыму эканоміі. Пастанова абавязвае парторганы гэтай спраўе цікавіца і замацца.

Другой важнейшай задачай з'яўляецца узягненіе кіраўніцтва з боку парторгану, якія рабіліся ў пачатку гэтага працы некаторымі парторганамі, у дамейшым павінны адбывацца пытрыдзічна з запрапаноўнем на іх прадстаўнікоў розных арганізацій (вытворч. камісій, рэвізійных камісій), дзе належыць агаварваць не толькі мерарыёмствы па зыншчэнні фактаў безгаспадарчасці, але і праекты спрашчэння і расчыненіяў тых ці іншых установ.

Пастанова выразна і давладна вызначае не-партрабніцамі камісіі па рэжыму эканоміі, якія існавалі спачатку.

I, нарашце, агульныя заўагі, якія рабіліся ў пачатку гэтага працы некаторымі парторганамі, у дамейшым павінны адбывацца пытрыдзічна з запрапаноўнем на іх прадстаўнікоў розных арганізацій (вытворч. камісій, рэвізійных камісій), дзе належыць агаварваць не толькі мерарыёмствы па зыншчэнні фактаў безгаспадарчасці, але і праекты спрашчэння і расчыненіяў тых ці іншых установ.

Пастанова выразна і давладна вызначае не-партрабніцамі камісіі па рэжыму эканоміі, якія існавалі спачатку.

I, нарашце, агульныя заўагі, якія рабіліся ў пачатку гэтага працы некаторымі парторганамі, у дамейшым павінны адбывацца пытрыдзічна з запрапаноўнем на іх прадстаўнікоў розных арганізацій (вытворч. камісій, рэвізійных камісій), дзе належыць агаварваць не толькі мерарыёмствы па зыншчэнні фактаў безгаспадарчесці, але і праекты спрашчэння і расчыненіяў тых ці іншых установ.

Следзячы нарадаў гаспадарнікаў, якія рабіліся ў пачатку гэтага працы некаторымі парторганамі, у дамейшым павінны адбывацца пытрыдзічна з запрапаноўнем на іх прадстаўнікоў розных арганізацій (вытворч. камісій, рэвізійных камісій), дзе належыць агаварваць не толькі мерарыёмствы па зыншчэнні фактаў безгаспадарчесці, але і праекты спрашчэння і расчыненіяў тых ці іншых установ.

Пастанова выразна і давладна вызначае не-партрабніцамі камісіі па рэжыму эканоміі, якія існавалі спачатку.

I, нарашце, агульныя заўагі, якія рабіліся ў пачатку гэтага працы некаторымі парторганамі, у дамейшым павінны адбывацца пытрыдзічна з запрапаноўнем на іх прадстаўнікоў розных арганізацій (вытворч. камісій, рэвізійных камісій), дзе належыць агаварваць не толькі мерарыёмствы па зыншчэнні фактаў безгаспадарчесці, але і праекты спрашчэння і расчыненіяў тых ці іншых установ.

Пастанова выразна і давладна вызначае не-партрабніцамі камісіі па рэжыму эканоміі, якія існавалі спачатку.

I, нарашце, агульныя заўагі, якія рабіліся ў пачатку гэтага працы некаторымі парторганамі, у дамейшым павінны адбывацца пытрыдзічна з запрапаноўнем на іх прадстаўнікоў розных арганізацій (вытворч. камісій, рэвізійных камісій), дзе належыць агаварваць не толькі мерарыёмствы па зыншчэнні фактаў безгаспадарчесці, але і праекты спрашчэння і расчыненіяў тых ці іншых установ.

Пастанова выразна і давладна вызначае не-партрабніцамі камісіі па рэжыму эканоміі, якія існавалі спачатку.

I, нарашце, агульныя заўагі, якія рабіліся ў пачатку гэтага працы некаторымі парторганамі, у дамейшым павінны адбывацца пытрыдзічна з запрапаноўнем на іх прадстаўнікоў розных арганізацій (вытворч. камісій, рэвізійных камісій), дзе належыць агаварваць не толькі мерарыёмствы па зыншчэнні фактаў безгаспадарчесці, але і праекты спрашчэння і расчыненіяў тых ці іншых установ.

Пастанова выразна і давладна вызначае не-партрабніцамі камісіі па рэжыму эканоміі, якія існавалі спачатку.

I, нарашце, агульныя заўагі, якія рабіліся ў пачатку гэтага працы некаторымі парторганамі, у дамейшым павінны адбывацца пытрыдзічна з запрапаноўнем на іх прадстаўнікоў розных арганізацій (вытворч. камісій, рэвізійных камісій), дзе належыць агаварваць не толькі мерарыёмствы па зыншчэнні фактаў безгаспадарчесці, але і праекты спрашчэння і расчыненіяў тых ці іншых установ.

Пастанова выразна і давладна вызначае не-партрабніцамі камісіі па рэжыму эканоміі, якія існавалі спачатку.

I, нарашце, агульныя заўагі, якія рабіліся ў пачатку гэтага працы некаторымі парторганамі, у дамейшым павінны адбывацца пытрыдзічна з запрапаноўнем на іх прадстаўнікоў розных арганізацій (вытворч. камісій, рэвізійных камісій), дзе належыць агаварваць не толькі мерарыёмствы па зыншчэнні фактаў безгаспадарчесці, але і праекты спрашчэння і расчыненіяў тых ці іншых установ.

Пастанова выразна і давладна вызначае не-партрабніцамі камісіі па рэжыму эканоміі, якія існавалі спачатку.

I, нарашце, агульныя заўагі, якія рабіліся ў пачатку гэтага працы некаторымі парторганамі, у дамейшым павінны адбывацца пытрыдзічна з запрапаноўнем на іх прадстаўнікоў розных арганізацій (вытворч. камісій, рэвізійных камісій), дзе належыць агаварваць не толькі мерарыёмствы па зыншчэнні фактаў безгаспадарчесці, але і праекты сп

Першы ўсебеларускі зъезд загадчыкаў хат-чытальняў.

Камсамол, за палітасьвету!

Прадстаўнік ЦБ ЛБСМВ тав. Ратнер выступіў на зъезіде з садакладам па справацах Галоў-палітасьветы, аб ролі камсамолу ў палітасьвете.

Камсамол—пачаў свой даклад т. Ратнер, зъяўлеца масавай арганізаціі. Парайнах БССР налічваецца звыш 40,000 камсамольцаў. Вясковы камсамольскі ячейкі ў ліку 1,400 раскіданы па ўсіх глухіх куткох республікі.

Камсамол—гэта бліжэйшыя памоцнікі партыі. Усю сваю працу ён накіроўвае на тое, каб дапамагчы і ўзмацніць сацыялістычнае будаўніцтва. Выхаваўчая і культурна-масавая праца камсамолу заўсёды прыстасована да агульных задач сацыялістычнага будаўніцтва.

За апошнія гады сваіх выхаваўчай працы камсамол вёсці згуртаваў васок сябе мноны салянскі актыў (сельсаветы, працаўнікі хат-чытальні і інш.).

Моладь, якую яднае камсамол, зъяўлеца працаваючымі ініцыятарами новага жыцця, правадніком яго ўсіх сваіх мерапрыемствах.

Абменьваца вопытам.

У сілу свайго асаблівага становішча камсамолу праходзіцца працаўнікамі і сирод дарослага жыхарства ў сельсавете, камітэтах узаемадапамогі і інш. А гэта высоўвае пытаныне, аб узвядзцы камсамольскай культурна-масавай работы з арганізаціямі палітасьветы зверху да нізу. Узвядзца гэта павінна праходзіцца шляхам абмену вопыту, выпрацоўкі агульных плянаў працы, прыбліжэння камсамольскай ячейкі да хат-чытальні і інш.

Дапаможам адзін другому.

На менш важным пытанынне зъяўляецца стварэнне васок працы хат-чытальні грамадскай думкі. Працаўнікі хат-чытальні павінен дапамагаць камсамольскай ячейкі і ў сваю каў і інш.

Недахваты працы на мясцох.

(Спречкі па дакладу т. Шамардзіной).

Запісалася 160. Выказацца далі 36-і. Больш немагчыма—час не дазваліе.

Што і аб чым гаварылі делегаты з месц? Прыведзім найбольш хараўтэрныя выняткі з іх прамою.

Пустыя паліцы.

Делегат зъезду т. Канапля працуе ў Калініншчыне. На месцы сваей працы т. Канапля прыходзіцца спакацца з пачуваным «кніжным голадам».

Сяляне імкунда дастаць добрую, вразумелую ім книжку. І гэта ў той час, калі бібліятэчныя полкі ў хатах-чытальніх пустуюць, калі на 1000 чытачоў у нас 400 книжак. І то—дарвалюцыйнага выдання. Гэтым-жа хварэюць і бібліятэкі чырвоных куткоў, дзе книжак яшчэ менш.

Райпалітасьветкому на паперы.

Т. Віленчык (Полаччына) спыніўся ў сваіх прамове на кіруніцтве палітасьветпрацаў у раёніх. Кіруніцтва гэта належыць райпалаітасьветкому. Але блізкі ў тым, што апошнія толькі на паперы існуюць. Зъезду треба вырашыць пытаныне, як ажыўіць працу райпалаітасьветкому.

Хатам-чытальнім патрэбны новыя памяшканні.

Тав. Зубакін гаварыў аб працы хат-чытальні ў Слуцкім акруге. Перашкаджае гэтыя працы адсутніць добрах памяшканні для хат. Нават якія дзе газеты пачытаць. Галоў-палітасьветы треба ражуча паставіць пытаныне, абы будаўніцтве новых памяшканні для хат-чытальні. Некалькі цікавых прыкладаў прыведзены.

Зубакін аб адносінах інтэлігэнцыі да хат-чытальні.

Вясковая інтэлігэнцыя ў большасці увахо-

На зъездзе.

Якой павінна быць хата-чытальня.

У Менскай акруговай бібліятэцы адчынілася ўзорная хата-чытальня. Яна ставіць сябе мэтай наглядна паизвестаўніцтва. Яна ставіць сябе мэтай наглядна паизвестаўніцтва. Яна ставіць сябе мэтай наглядна паизвестаўніцтва.

Юрдычнае кансультацыя.

Менская калегія праваабаронцаў адчыніла ў клубе імя К. Маркса юрдычную кансультацыю для делегатаў зъезду.

Кансультацыя карыстаецца вілікім поспехам. Делегаты атрымліваюць ахазы на ўсіх сваіх запытаныні.

Маніэр беларускай музыки.

Тэатр Галубка наладзіў для делегатаў зъезду шкірэ вілікай народнай беларускай музыки.

Вечар прашоў з іншычайным поспехам.

Адчыніўся радыё-кютон.

Акцыянернае т-ва «Радыё-перадача» адчыніла па зъезіде цікавы радыё-кютон, на якім делегаты знаёміліся з развязыўствам радыё-прыхільніцтва на БССР. Кютон яскрава адбывае рост радыё і ўстаноўка на вёсцы.

Чырвонаармейская прывітанінна.

На вічэрнім пасяджэнні 16-га сакавіка т. Шамардзіна выступіла з заключным словам. На гэтым-же пасяджэнні з вялікай працой аб шляхах палітасьветпрацы выступіў т. Мешчаранко.

Раніцай 17-га сакавіка зъезд ужо працаваў па сэццыях.

Я. С.-І.

МЕНСКІ ДОМ ПАЛІТЭМІГРАНТАЎ.

На Петрапаўлаўскай вуліцы ў Менску быў некалі двушвирховы белы дом-асабняк, у якім жыў польскі пан-ламешчык. Прыгожы белы дом існаваў, і зараз, з'яўляецца толькі павінна вуліцы і жыхары.

Уладар дому пан ўцёк у Польшчу, а ў быўшым яго дому зараз жывуты, што ўсякае з Польши—польскі палітэмігранты.

Пасля польскіх турмаў, пасля пачуваных зъездаў польскіх фашысту палітэмігрантаў атрымліваюць тут першую магчымасць адпачынку. Тут эмігрант праходзіць заведзены рэжым. Першая справа—віні, чистая бялізна. Затым—некалькі дзён у ізоляторы.

Адсюль эмігрант нападае на верхні паверх, атрымлівае чысты ложак, павілічаную порцию яды. У распараджэнні эмігранта—газеты і бібліятэка. Увечары—бесплатна ў кіно, тэатры. Рабочыя клубы шчыра запрашаюць эмігрантаў да сябе ў госьці.

На авабязыку Менскага дому палітэмігрантаў пасяджуць працы для эмігрантаў. Толькі пасля таго, як эмігрант атрымлівае нрачу, адміністрацыя Дому перастае клапаціца аб сваіх жыхарах.

Менскі Дом палітэмігрантаў можа дадзіць 50 эмігрантам. Пачынаючы з 1924 году, ён працаваў звыш 600 чалавек, якія мелі шчасце вырвавацца з польскіх турмаў.

За адзін 1926 год у Менскім Доме адпачывалі 218 чалавек: 88 беларусаў, 96 пуряя, 3 украінцы, 5 расейцаў, 10 паліакаў, 2 літоўцы і 1 латыш. На сацыяльным складзе чыніліся такія: 84 рабочыя, 92 сяляні, 11 служачых і 19 на вызначанага складу. На утрыманні Дому ў 1926 г. МОНР выдаў звыш 29,000 руб.

Палітэмігранты атрымліваюць дапамогу на толькі ад МОНР, ім дапамагаюць таксама сацыяльныя забясьпечкі і біржа працы. Апошнія прадстаўляюць эмігрантам дапамогу ў размеры дапамогі для беспрацоўных першага разраду. Сацыяльная забясьпечка наладзена пастаўліваць выдаць пажыццёвую пэнсію 2 палітэмігрантам-інвалідам: селяніну з Зах. Беларусі т. Міхайлові-Хілімонаву і журэйскуму рабочому з Зах. Беларусі т. Каплану.

У працягу 1926 году Дом палітэмігрантаў пастаўіў на работу ў Менску—39 эмігрантаў, накіраваў ў іншыя гарды СССР—129. Дом клапаціцца аб тым, каб дадзіць магчымасць эмігрантам з Зах. Беларусі і Польши вучыцца. За мінулі толькі год ён накіраваў 26 чалавек у рабфакі і ВУЗы і 4 чал. у савпаршколы.

Так дапамагае МОНР і рабоча-сялянская магчыміцца БССР палітэмігрантам, барацьбітам за вызваленіе працоўных ад капіталізму, барацьбітам з фашызмам і сусветным капіталізмам.

Пчалярства ў БССР.

Звышчаная сёняння пастаўніца СНК БССР «Аб палётках развязыць пчалярства ў БССР» пачынае пасяджэнні момант у развязыць пчалярства ў Беларусі; яго неабходна падкрэсліць і замацаваць у съядомасці як пчалярства, так і ўсіх сялян рэспублікі па тыму вілікому значэнню, якое гэты закон будзе мец для развязыць нашага пчалярства.

Кінем беглы погляд на становішча пчалярства ў Беларусі. У давасенны час пчалярства ў Беларусі стаяла на дэвічай стадіі: сабою пераломны момант у развязыць пчалярства ў Беларусі; яго неабходна падкрэсліць і замацаваць у съядомасці як пчалярства, так і ўсіх сялян рэспублікі па тыму вілікому значэнню, якое гэты закон будзе мец для развязыць нашага пчалярства.

Распачаўшы адбудову сельскай гаспадаркі, савецкая ўлада звырнула ўвагу і на пчалярства. На гэтым шляху яна спаткалася з задачай не аднаўлення, а проста стварэння пчалярства. Згодна данных ЦСУБ, за 1926 год у Беларусі існавала 39269 пчалірскіх гаспадарак з агульным лікам сем'і член 128230, з якіх у калодах—91423 сем'і і ў рамачных вульях—36807 сем'і.

Вельмі спрыяючыя натураныя ўмовы Беларусі—працоўніца для так званага «борцевага» пчалярства, якое, напр., у Мазырскай, Бабруйскай і частково іншых акругах, вільготна пчалярствуе з мішаным деснам—у большасці аўтараў Беларусі для пчалярства зусім працадаўці.

На гэтаўшы адбыўшы адбудову сельскай гаспадаркі, савецкая ўлада звырнула ўвагу і на пчалярства. На гэтым шляху яна спаткалася з задачай не аднаўлення, а проста стварэння пчалярства. Згодна данных ЦСУБ, за 1926 год у Беларусі існавала 39269 пчалірскіх гаспадарак з агульным лікам сем'і член 128230, з якіх у калодах—91423 сем'і і ў рамачных вульях—36807 сем'і.

Вельмі спрыяючыя натураныя ўмовы Беларусі, той ці іншы процэнт жыхарства можа злайшыць працу для сваіх рук у гэтым галіне сельскай гаспадаркі; пры культурнай пастаўцы яна можа забясціць сродкамі існавання сялянскую сям'ю на менш, чым аўтараўка зямлі.

Усе складаныя пытанні адносна пчалярства зараз атрымліваюць прынцыповае вырашэнне ў апублікаванай пастаўніце Савету Нар. Камісіі. На Наркамзем памяняна пастаўніца ў складзе авабязык выдаць адпаведную інструкцыю па пытаннях на землі запаснага фонду і інш.

Пажадае, каб НКЗ БССР пабудаваў на тым фундаменте, што залажыў яшчэ ў 1919 г. вілікі правадыр працоўных У. І. Ленін дэкрэтам ад 11 красавіка аб ахове пчалярства і ў які СНК БССР памажы другі месці камені.

Я. Струконскі.

Меліарацыя.

Сялянства асушивае свае багны.

Летася на бібліяграфіі БССР (разам з Гомелем і Рэчыцай) існавала 716 меліарацыйных т-ваў, якія дадалі 46990 гаспадароў. Усяго асушиліся за гэты перыяд 11 тысяч гектараў балот. Апроч таго, расчынілі 1107,55 гект., распарчавалі 683,93 гектара, зразана купчё на 317,68 гект., спланиравалі 111,73 гект., падніта—173,37 гект., засеніа выкай і аўсом 112,13 гект., лугавымі травамі—31,87 гект.

Апроч караправанага асушиліся балота, неарганізаванымі шляхам асушиліся калія 2 т. гект.

Падрыхтоўка калёнізацыйнага фонду.

Падрыхтоўка калёнізацыйнага фонду праводзіцца на балотах савецкай гаспадаркі Мар'іна, Слуцкай акругі. У 1925-26 г. удалося праводзіць рэгуляванне рэчкі Дуплікі на 1831 метр.

У ПРЭЗЫДЫУМЕ ЦВК БССР.

Утварэнне ліквідацыйнай камісії.

ЦВК БССР згадаўся з прашановай ЦВК РСФСР аб неабходнасці ўтварэння ліквідацыйнай камісіі для ажыццяліўлення пастаю ў пастрытнай камісіі на дадзенчыні да БССР Гомельшчыны.

У склад ліквідацыйнай камісіі ад БССР прэзыдым ЦВК пастаю ў назначыць т. Міленькага (ВСНГ), т. Абрамсона (НКФ) і старшыню Гомельскага АВК т. Малюковіча.

Зъмены складу галоўнага дысцыплінарнага суда.

Прэзыдым ЦВК пастаю ў аслабаніць т. Нікіціна ад абавязкай старшыні галоўнага дысцыплінарнага суда, а т. Калініна—ад абавязкай члена суда.

Старшынёй галоўнага дысцыплінарнага суда БССР назначан т. Бенек, членам суда—т. Адамайціс.

Водна-мэліарацыйны кодэкс БССР.

Прэзыдым ЦВК даручы СНБ разглядаць пытанніе аб узгадненні водна-меліарацыйнага кодэксу ВССР з саюзным законадаўствам.

Зъмены ў Цэнтральнай Выбарчай Камісіі.

Прэзыдым ЦВК пастаю ў назначыць у Цэнтральную Выбарчую Камісію т. т. Файнбург і Рыжова—заместа выбыўшых т. т. Лібмана і Валынскага.

Здабыванье торфу.

Здабыча торфу ў БССР пачынае з кожным годам пашырацца. У 1925-26 г. працавала 36 тарфяных т-ваў, 26 т-ваў зараз яшчэ арганізоўваюцца. Больш усю торфяных т-ваў у Менскай акруге—(17 існуе, а 20 арганізуецца), Слуцк—5, Віцебск—5.

За леташні год т-ваў здабылі 27.760 куб. метраў торфу. 1 куб. метр торфу абыходацца т-вам у 1 руб.

Апрача насельніцтва, торф пачынаюць ужываць, як добры апал, некаторыя галіны пашае прымісловасці: Шкло-траст, Эльвод і Венсельсаў. Гэтыя арганізацыі маюць 13 розных машын для эксплюатаціі торфу. За леташні год наша прыміловасць выкарыстала 56.747 куб. мет. машыновага торфу і 45.441 куб. метр. резанца.

Усаго здабыта за 1925-26 г. у межах ВССР 152.412 куб. мет. торфу.

Бібліографія.

1. «Праграма па прыродазнаўству». Вып. I. 2. «Палажэнне і праграма с.-г. гуртной выданні Галоўнай асавітесці ВССР».

Гэтые выданні ўжо даюць патребны, бо сялянін праграмага кірунку та гурткі вялікую падзею.

У аснову першай кнігі (склад А. Гулка) узята праграма кнігі Фрэйдліна. «Беседа по естествознанию як основе сельского хозяйства». У нашай земляробчай краіне лепшым спосабам для вывучання пытадыў з'яўляюцца праклады ў сельскай гаспадаркі.

У сусветі з гэтамі праграмамі з'яўляецца ўсеўпружніца асабілівую вагу на пытанні практичных прац і лодзьдзей пытадыў ўсіх тэм. Бяль волаты на хміі маласяядомных сібровых гурткаў, байды, што нічога не вразумеюць у некаторых тэмах, напрыклад—тлумачальныя абдабыўныя вугілдэй і інш.

У другой кнігі (автар М. Сылінера) можна заўважыць практычны пераход да прарападобніц іх тэм. Прыклад узяты з місіонерскіх гаспадаркі. Прапрацаўшы ўсіх тэм, гурткі прыкладаў паднёмацца са стаўні сваіх гаспадаркі.

Апрача чиста наўуковага высьвятулення сельскагаспадарчай справы, у кнігі можна заўважыць эканамічны падхід, што мае пэўны аздоровы сэнс.

ХРОНІКА.

Прывітаны ўраду БССР. На імя ЦВК БССР паступілі прывітальныя тэлеграмы ад наступных райёнаў з звязаў савету: I Рэчыцкага, I Юрэцкага, I Брагінскага, III Капаткевіцкага, IV Чэркаўскага, IV Лепельскага, IV Сироцінскага, IV Бярозінскага, IV Краснаўскага і IV Амсьціслаўскага.

Завод хлеба ў сакавіку. Завод хлеба ў БССР у сакавіку вызначылі Нар. Кам. Гандлю БССР у наступнай колькасці: Хлебапрадукт павінен завезецца—68.000 п. жита, 122.000 п. житнія муки і 185.000 п. пшанічнай муки; Белкаансаў—112.000 п. житнія муки і 115.000 п. пшанічнай муки.

12 плюговы сістэмы «Олівер», 3 ліку прызначаны «Глазгоўскому», Нар. Кам. Гандлю БССР за працаваніем перадалі Цэнтральныму ўраду БССР.

Паказальная гадоўля цялят. Райённыя агрономы-зоотэхнікі працаваюць па БССР паказальну гадоўлю 230 цялят. Акрамя гэтага, арганізавана паказальная гадоўля 100 цялят на конкурс.

Тавары для наалінераў БССР. Маскоўская Кантора Белкаансаў закупіла для БССР вагон персонала гаражу, 16 вагону ярмукі селядоў, 90.000 пуд. пшанічнай муки і на 80.000 руб. мануфактуры.

У ЦК Беларускага МОПРу.

Збор на карысць палітычнаволеных у Заходній Беларусі.

За ўесь час камініі на збору афіраваны ў на карысць палітычнаволеных ад белага тэатру ў Заходній Беларусі ЦК МОПРу сабраў 35 тысяч руб. грашыма і 1 500 пуд. залату.

МОПР-аўсій ў БССР.

У межах БССР знаходзіцца 2.508 Мопр-аўскіх цялеў, якія яднаюць 180 тысяч члену, з іхтага ліку толькі ў адным Менску падлічваюцца 39 тысяч члену.

Збор афіраваны.

За ўесь час ЦК МОПРу сабраў членскіх узносаў і іншых збораў 318.210 руб.

З гэтых сродкаў выдадзена на падамогу палітычным вязнямі капиталістычных турм 226.543 р.

Падшэфныя турмы.

ЦК МОПРу трымае шафство над 5 турмамі: у Польшчы над Беластоцкай, Гарадзенскай і Шкірской акругах—(17 існуе, а 20 арганізуецца), у Латвіі—над Даўгінскай і—адной імечкай.

СУД.

«Сямашка і Стампулкоўскі».

«Сямашка і Стампулкоўскі»—гэта іх зладзейскія псеўдонімы. Салірдзіны прызвішчы—першага Ляўкоўчы, другога—Чубарэвіч.

Да растралу іх прыгаварваюць ужо другі раз. У 1923 годзе спракту гэтым вядомым бандыкам разглядаюць гомельскі губернскі суд, знайшоў віноўны і рымавару да растралу. Але здадзей выкруціцца. Растрал (м замініл 10 гадамі зняволенія, а у 1925 годзе датэрмінова выпуслены).

Ляўкоўч і Чубарэвіч ня могуць быць без «прызы». Яны трохі аճаднічаюць пасля адсікі, знайшоў сабе яшчэ 3-га Лявона Часлаўскага і калектыву рабіні пасасць на вядомага матлідзкага гандлера Ашы.

Напакі зрабілі ўсё ўсю. Над відам супрапоўнікам ДЦУ зборыння рэвалюційных ініцыятыв ўхуту да Аша, загналі ўсю сям'ю ў адзін пакой, а самога Ашу засяпілі ў другі і прыказалі—«ачысьціць» кішечні да каліней. Задралі грозды і каштоўныя рачы ўсюго на суму да 2000 руб.

Пасля гэтага бандыты перакінуліся ў Воршу, а адтоль на станцыю Літва, дзе напалі на хутар гр. Грышчэнкава. Бандыты мяніюць месца: сёньня яны ў Ворши, зутра—у Смаленску.

Адні раз іх было «застукаці». Але бандыты зла-малі краты і ўсклі. Пасля гэтага Ляўкоўч выбраў сабе прызвішчы «Сямашка», Чубарэвіч—«Стампулкоўскі». Яны жылі ў гасцінічах. Прапасіліся. І ў гэты-же час рабілі свае съемы на мяшчаніні.

У 1926 годзе бандыты ўноў пачынулі на бацькі-шахціну. Прехалі грозды і каштоўныя рачы на бацькі-шахціну. Усеўпружніца асабілівасць.

Магілёўскі акутавы суд прыгаварыў Ляўкоўчы («Сямашку») і Чубарэвічу («Стампулкоўскага») да вышайшай кары—на растрал. Лявон Часлаўскі атрымаў 6 год зняволенія, яго брат Іван, які падамагаў бандытам хавацца, прыгавораны на 2 гады ў турму.

Учора Вірхоўны Суд Рэспублікі разглядаў касацію падсудных, якія астаўлена бяг звынаку. Бандыты заслужылі растрал.

Я. Садоўскі.

Пастановы і загады ўраду БССР.

ПАСТАНОВА

Савету Народных Камісараў БССР
аб падгінках разъвіццю пчаларства ў БССР,

1. Пасечныя гаспадаркі грамадзян, якія вядуць гэтыя гаспадаркі сваім працай і працою члену свае сям'і, лічыцца прыноўнымі, незалежна ад ліку вульяў Улага. На пасечных гаспадаркі пашырэцца агульныя законы аб ужыванні дачаможнай наймавас пры ў сілічных гаспадарках.

2. Пчаларскі кампаратыўны аўдзінані, таварысты, арцелі і прыватныя ўчастнікі пасек, уваходзячы ў пчаларскі аўдзінані, маюць права атрымаваць дзялянкі зямлі пад пасекі і для пасекі менавітых расцін у дзяржаўных лесах і на землях запаснага фонду ў парадку, які установіўся.

3. При землеўстроістве пчеловод, имеючы трудовую пасеку, пользуецца правам оставіцца на месце або атрымаваць новую сядзібную дзялянку ў мяшчансі з найбліжэйшымі для пчаларства ўмовамі.

4. Пасечныя гаспадаркі аўдзінані, таварысты, арцелі і прыватныя ўчастнікі пасек, уваходзячы ў пчаларскі аўдзінані, маюць право атрымаваць дзялянкі зямлі пад пасеку і для пасекі менавітых расцін у дзяржаўных лесах і на землях запаснага фонду ў парадку, які установіўся.

5. Пры землеўстроістве пчеловод, имеючы трудовую пасеку, пользуецца правам оставіцца на месце або атрымаваць новую сядзібную дзялянку ў мяшчансі з найбліжэйшымі для пчаларства ўмовамі.

6. Народным Камісарамі Земляробства і Ўнутраных Дзяржаўных Справаў даручжацца выдаць інструкцыю для ўжывання гэтае пастановы.

Старшыня Савету Народных Камісараў
БССР Яз. Адамовіч.

Кіраўнік Справаў Савету Народных Камісараў
БССР М. Мароз.

2 лютага 1927 г.
г. Мінск.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Совета Народных Комісараў БССР
о содействии развитию пчеловодства в БССР.

1. Пасечных хозяйств граждан, ведущих эти хо-

зяйства личным трудом и трудом членов своей семьи, считаются трудовыми независимо от числа членов.

Примечание. На пасечные хозяйства распространяются общие законы о применении подсобного пасенного труда в крестьянских хозяйствах.

2. Пчеловодным кооперативным об'единеніям, то-

варицтвам, арцелем и состоящим в пчеловодных об'единеніях частными владельцами пасек предоставляет право получения участков земли под пасеки и для посева межевенных растений в государственных лесах и на землях запасного фонда в порядке, установленным Народным Комисариатом Земледелия.

3. При землеустройстве пчеловод, имеющий трудовую пасеку, пользуется правом оставаться на месте или получить новый усадебный участок в местности с наиболее благоприятными для пчеловодства условиями.

В случае невозможности устроить пасеку в усадьбе, допускается выдел для пасеки обособленного участка, за счет нормы надела пчеловода, без права возврата на нем сельско-хозяйственных построек.

4. Лесные материалы, необходимые на постройку рамочных уделов, отпускаются пчеловодам, имеющим трудовую пасеку и состоящим в пчеловодном об'единении, по таксам, установленным для крестьян.

5. Винограды в краю семейства пчел и в умывальном доме, в котором находятся пчелы, не должны превышать 180 и 196 Крымской Кодекса БССР.